



Замосце – Слуцк – Старыя Дарогі

Экскурсія па месцах, звязаных з гісторыяй Слуцкай зямлі.

Экскурсія праводзіцца па-беларуску. Экскурсавод - Іван Сацукеўіч.

Спачатку мы заедзем у невялікую вёску Замосце, дзе захаваўся архаічны храм, пабудаваны ўладальнікамі Слуцка князямі Радзівіламі яшчэ ў 1620 г. Мы наведаем самы загадкавы горад Беларусі Слуцк. Горад, які раней называлі самай вялікай крэпасцю Вялікага княства Літоўскага. Даведаемся пра захапляльную гісторыю князя Багуслава Радзівіла. Паспрабуем разгадаць таямніцу паходжання герба Слуцка – “Пегаса”. Паглядзім на помнік князёўнам Анастасіі і Сафіі Слуцкім, а таксама паспрабуем разабрацца, да якой канфесіі насамрэч належыла праваслаўная святая. Убачым помнікі Слуцкаму поясу, майстру Лявону Маджарскаму, які наладзіў тэхналогію вытворчасці слуцкіх паясоў у персіярне Радзівілаў. Даведаемся, у чым памыляўся Максім Багдановіч у вершы “Слуцкія ткачыя”. Убачым адзіны ў Беларусі драўляны кафедральны сабор. Падыйдзем да найстарэйшай школы Беларусі – былога кальвінскай гімназіі. Зразумеем, што такое слуцкая “бэра”. Пабываём у Старых Дарогах, дзе энаходзіцца адзін з найцікавейшых музеяў Беларусі – прыватны мастацкі музей Анатоля Белага.

Фішки экспедыціі: наведванне новага музея гісторыі слуцкіх паясоў на фабрыцы «Белмастацпромыслы», дзе ў 2013 годзе адрадзілі вытворчасць гэтых шэдэўраў. І наведанне самага вялікага прыватнага мастацкага музея Беларусі.

Кошт:

65 руб. для дарослых

55 руб. дзеці (6-14 год)

У кошт уваходзіць:

- праезд аўтобусам

- экспедыціянае

суправаджэнне

Дадаткова:

- квіткі ў музеі

- обед у рэстаране

ПРОГРАММА ТУРА:

7.45. Сбор.

8.00. Выезд в Замостье (90 км).

9.20. Приезд в Замостье. Осмотр костела Св. Варвары.

9.45. Санитарная стоянка на трассе.

10.00. Выезд в Слуцк (20 км).

10.20. Приезд в Слуцк. Автобусная экскурсия с осмотром городских достопримечательностей: памятников княжнам Анастасии и Софье Слуцким, дом дворянского собрания, мемориал на месте гетто, Слуцкую гимназию (самая старая школа Беларуси – основана в 1617 году!) и многое другое.

11.00. Посещение с экскурсией Музея истории слуцких поясов.

12.30. Продолжение обзорной экскурсии. Осмотр здания почтовой станции 1844 г., бывшего коммерческого училища, остатков Вала крепости Богуслава Радзивилла.

13.00. Обед в ресторане “Случь”

14.00. Посещение Историко-краеведческого музея, открытого в 2022 г. после капитального ремонта.

15.00. Посещение кафедрального Свято-Михайловского собора.

15.30. Выезд в Старые Дороги (50 км).

16.30. Приезд в Старые Дороги. Посещение Музея белорусского искусства имени Анатолия Белого.

18.30. Выезд в Минск (150 км).

21.00. Приезд в Минск.